



Беспілотнік
шукае
самагоншчыкаў.



Пра што жартуе
радыёведучы
Юрый Цароў?



Праграма
тэлебачання
на наступны
тыдзень.



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

ЗВЯЗДА

Родная газета на роднай мове

11

КАСТРЫЧНИКА 2013 г.

ПЯТНІЦА

№ 192 (27557)

Кошт 1800 рублёў

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

СТАР 2

СТАР 3

20 КАНАЛАЎ

ПРАВА ВЫБАРУ

Парадак прыпынення дзейнасці ў сувязі з доглядам дзіцяці да 3 гадоў вызначыць Саўмін

Каментуючы карэспандэнту БЕЛТА ўказ № 462 «Аб некаторых пытаннях назначэння і выплаты дзяржаўных дапамог сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей», які 9 кастрычніка падпісаў Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка, **намеснік начальніка аддзела народанасельніцтва, гендарнай і сямейнай палітыкі Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Марына АРЦЕМЕНКА** сказала, што мэта ўказа — прадставіць права прыпынення дзейнасці ў сувязі з доглядам дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і атрымліваць у гэты перыяд дзяржаўную дапамогу ў поўным памеры індывідуальным прадпрымальнікам, прыватным натарыусам, адвакатам, рамеснікам.

Марына АРЦЕМЕНКА растлумачыла, што з 1 студзеня гэтага года гэтым катэгорыям у адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь ад 29 снежня 2012 года «Аб дзяржаўных дапамогах сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей» дапамога па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў назначаецца і выплачваецца ў памеры 50 працэнтаў ад устаноўленага. Такі падыход ураўноўвае ўсе катэгорыі занятых асоб — і тых, якія працуюць па найме, і тых, якія ажыццяўляюць іншыя віды дзейнасці. Так, жанчынам, якія працуюць па працоўных дагаворах (кантрактах), у выпадку выхаду маці на работу на умовах занятасці больш як паловы месячнай нормы рабочага часу выплата дапамогі ажыццяўляецца ў памеры 50 працэнтаў. Адпаведна асобам, якія ажыццяўляюць іншыя віды дзейнасці (індывідуальным прадпрымальнікам, прыватным натарыусам, адвакатам, рамеснікам), дапамога ў адпаведнасці з законам таксама назначаецца і выплачваецца ў памеры 50 працэнтаў.

«Паколькі сутнасць дапамогі заключаецца ў кампенсаванні страчанага ў гэты перыяд заробтку (даходу), то змяняюцца яго памеры тым, хто наўраўне з догля-

дам дзіцяці займаецца пэўнымі відамі дзейнасці, абгрунтавана, — лічыць прадстаўнік міністэрства. — Паводле даных Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва, у мінулым годзе з 3 тыс. 202 індывідуальных прадпрымальнікаў, якія ажыццяўляюць догляд дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў, па 2 тыс. 225 ІП прадстаўлены даныя падатковых органаў, што пацвярджае факт ажыццяўлення імі дзейнасці. Гэтыя лічбы паказваюць, што ў перыяд догляду дзіцяці каля 70 працэнтаў прадстаўнікоў гэтых катэгорый прадаўжаюць прафесійную дзейнасць».

Разам з тым яны пры ажыццяўленні догляду дзіцяці могуць у гэты перыяд часова не працаваць і не атрымліваць даход. Аднак заканадаўчыя акты не прадугледжвалі механізмаў прыпынення адпаведнай дзейнасці ў сувязі з доглядам дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў па аналогіі з грамадзянамі, якія працуюць па найме і маюць права аформіць сацыяльны водпуск па доглядзе дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гады. Гэта дзейнасць, у прыватнасці, прадпрымальніцкая, магла быць толькі поўнаццо спынена.

«Аналіз шматлікіх зваротаў грамадзян, якія ажыццяўляюць індывідуальную прадпрымальніцкую дзейнасць, прыватную натарыяльную, адвакацкую або рамесную дзейнасць, паказаў, што пытанне прыпынення дзейнасці ў перыяд догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў з'яўляецца актуальным», — сказала Марына АРЦЕМЕНКА. — Улічваючы прынцып сацыяльнай справядлівасці, указам прадастаўлена магчымасць выбару — ажыццяўляць дзейнасць у перыяд догляду малалетняга дзіцяці або прыпыніць яе».

Такім чынам, указ устанавіў першапачаткова права на прыпыненне дзейнасці індывідуальных прадпрымальнікаў, адвакатаў, прыватных натарыусаў, рамеснікаў у перыяд догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў, больш як 6,9 тыс. рамеснікаў.

ўзросце да 3 гадоў, а пасля, як вынік, — на атрыманне дапамогі ў гэты перыяд у поўным памеры.

Устаноўлена, што парадак прыпынення дзейнасці ў сувязі з доглядам дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў вызначаецца Саветам Міністраў. Гэта значыць, што будзе прынята пастанова ўрада аб зацвярджэнні палажэння аб парадку прыпынення дзейнасці ў сувязі з доглядам дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў.

Гэты парадак будзе заснаваны на заяўным прынцыпе: грамадзянін у пісьмовай форме заяўляе аб сваім жаданні прыпыніць дзейнасць ва ўпаўнаважаны орган, які ажыццяўляе кантроль за адпаведным відам дзейнасці. Такімі ўпаўнаважанымі органамі пастановай Савета Міністраў будуць вызначаны для індывідуальных прадпрымальнікаў, рамеснікаў — падатковы орган па месцы пастаноўкі на ўлік у якасці плацельшчыка падатку (збору); для прыватных натарыусаў — галоўнае ўпраўленне юстыцыі аблвыканкамаў (Мінгарвыканкама) па месцы рэгістрацыі прыватнага натарыуса; для адвакатаў — тэрытарыяльная калегія адвакатаў, членам якой з'яўляецца адвакат.

Адначасова гэтым катэгорыям будзе прадастаўлена права аднаўлення дзейнасці шляхам падачы ва ўпаўнаважаныя органы адпаведнай заявы, дадала спецыяліст.

Цяпер у рэспубліцы налічваецца больш як 251 тыс. індывідуальных прадпрымальнікаў, з іх 3,2 тыс. маюць ільготу па вызваленні ад выплаты абавязковых страхавых узносаў у перыяд догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў. 855 адвакатаў, з іх 124 чалавекі часова не працуюць у сувязі з тым, што маюць дзяцей ва ўзросце да 3 гадоў; 45 прыватных натарыусаў, у іх няма дзяцей ва ўзросце да 3 гадоў, больш як 6,9 тыс. рамеснікаў.



Фермерская гаспадарка «Куцанаў і К» Магілёўскага раёна займаецца прамысловым развядзеннем, гадоўляй і рэалізацыяй рыбы. У шасці азёрах, якія арандуе гаспадарка, гадуецца карпы, амуры, таўсталобікі, шчупакі і ў невялікіх колькасцях самы.

■ Новая галіна эканомікі

ВЯЛІКІЯ КРЫЛЫ БЕСПІЛОТНАЙ АВІАЦЫІ

Літаральна на гэтым тыдні міліцыя Мінскай вобласці пры дапамозе беспілотніка, які выканаў першыя пробныя заданні, за адны толькі суткі выявіла ў Налібоцкай пушчы пяць месцаў вытворчасці самагону. З вышыні птушынага палёту апарат з дапамогай цэпавізара знайшоў старанна замаскіраваныя «бровары». Праўда, тут якраз той выпадак, калі знайсці прасцей, чым здабрацца, бо самагоншчыкі атабарыліся ў самых гушчарах...

Надаўна з'явілася інфармацыя пра тое, што гродзенскія прагранічнікі таксама пры дапамозе беспілотніка затрымалі на беларуска-літоўскай мяжы 9 нелегальных мігрантаў.

Беспілотнік: што гэта такое?

Беспілотны лятальны апарат — гэта той жа самалёт альбо верталёт, звычайна меншы па памерах, кіраванне якім ажыццяўляецца з зямлі. Ён значна таннейшы і больш эканомны ў эксплуатацыі. Па функцыях жа беспілотнік смела можа канкуруйраваць са сваімі «вялікімі братамі»: найперш у маніторынг тэрыторый і разведцы.

На пачатку 90-х гадоў Савецкі Саюз упершыню займаў галоўнае месца ў свеце па вытворчасці сродкаў такой авіяцыі — усе вядомыя грамадзянскія і ваенныя канструктарскія бюро лічылі за гонар мець уласнай вытворчасці беспілотнікі. Затым лідарства перайшло да ЗША і Ізраіля. Як вядома, калі краіна з нейкім таварам пакідае сусветны рынак як прадавец, то вяртаецца яна на гэты рынак ужо ў якасці пакупніка... Беларусь пашанцавала, бо цягам літаральна некалькіх апошніх гадоў мы стварылі ўласную абсалютна новую авіябудуўнічую галіну — вытворчасць беспілотных лятальных апаратаў (БПЛА).

СТАР 2

ЛАГІСТЫЧНЫ «РАЙ» ЗА 145 МІЛЬЁНАЎ

У пасёлку Привольны Мінскага раёна на тэрыторыі СЗЗ «Мінск» завершана першая чарга будаўніцтва транспартна-лагістычнага комплексу «Прывесце».



На ўрачыстай цырымоніі адкрыцця першых аб'ектаў **міністр замежных спраў Беларусі Уладзімір МАКЕЙ** адзначыў, што пры будаўніцтве гэтага самага буйнога ў краіне транспартна-лагістычнага комплексу ўжываліся сучасныя і перадавыя тэхналогіі і прыцягваліся высокапрафесійныя міжнародныя спецыялісты. Будзе комплекс вядомыя як у Іране, так і ва ўсім свеце кампанія «Кейсан». Кіраўнік знешнепалітычнага ведамства лічыць, што гэты праект рэалізоўваецца настолькі паспяхова дзякуючы адказнаму стаўленню ўсіх работнікаў кампаніі «Кейсан» і выразнаму ўзаемадзеянню беларускага і іранскага бакоў.

СТАР 2

ЦЫТАТА ДНЯ



Міхаіл МЯСНІКОВІЧ, прэм'ер-міністр:

«Вывасты айчынных спажывецкіх тавараў трэба правесці ва ўсіх рэгіёнах краіны — у кожнай вобласці рэспублікі, у раёнцэнтрах. Ініцыятыва Мінскай вобласці, якая сёння арганізавала такую выставу, заслугоўвае распаўсюджвання па ўсёй краіне. У Беларусі вядзецца мэтанакіраваная работа па нашырыні сегмента спажывецкіх тавараў як па якасці, так і па наменклатуры. Але, на жаль, некаторыя нашы вытворцы, у тым ліку прыватныя, не вытрымліваюць належнай канкурэнцыі з замежнымі. Гэта дрэнна. Таму неабходна паказаць прыклад, як трэба працаваць у гэтым кірунку, канкуруйраваць на рынку».

Курсы замежных валют, устаноўленыя НБ РБ з 11.10.2013 г.

Долар ЗША	9160,00 ▲
Еўра	12370,00 ▼
Рас. руб.	283,00 ▲
Укр. грыўня	1118,78 ▲

НАДВОР'Е СЁННЯ

Брэст	+ 15°	☀
Віцебск	+ 12°	☁
Гомель	+ 13°	☁
Гродна	+ 15°	☁
Магілёў	+ 12°	☁
Мінск	+ 14°	☁

■ Надвор'е

З серады пахаладае

У выхадня тэмпературны фон чакаецца на 2-3 градусы вышэй за кліматычную норму, паведамля рэдакцыі галоўны сіноптык Рэспубліканскага гідрометэацэнтра Людміла Парашчук. Уначы плюс 3-9, удзень ад 9 градусаў па пажночным усходзе да 18 цяпла па пажноўм захадзе краіны. У ноч на нядзелю ў краініх паўночна-ўсходніх раёнах чакаецца каля нуля. У нізкіх месцах і паблізу вадаёмаў будучы згущацца туманы, істотных ападкаў не чакаецца.

Паводле папярэдніх прагнозаў, у пачатку наступнага тыдня ў асобных раёнах магчыма невялікая кароткачасовая дажджы, месцамі будучы туманы. Уначы плюс 3-10 градусаў, па пажночным усходзе месцамі на глебе замаразі ад 0 да мінус 2. Удзень да 9-15 градусаў цяпла. А вось у сераду да нас паддыдзе паўночна-заходні халодны фронтальны раздзел, які прынесе пахаладанне. Прайдучы кароткачасовы дажджы.

Сяргей КУРКАЧ


ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

УКРАІНА МОЖА АДМОВІЦЦА АД РАСІЙСКАГА ГАЗУ

Украіна можа на некалькі бліжэйшых гадоў цалкам адмовіцца ад закупак газу ў Расіі, калі дзейны кантракт «Нафтагаз» і «Газпрам» не будзе перагледжаны. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Украіны Мікалай Азарав. Паводле яго слоў, Кіеў гатовы праз суд даказваць абсурднасць дзейнага газавога кантракта, калі «Газпрам» падасць на Украіну ў суд за яго невыкананне. Гэтая заява была зроблена ў той жа дзень, калі з Крэмля прагучала пагроза ўвесці візавы рэжым паміж краінамі. У чацвер саветнік прэзідэнта Расіі Сяргей Глазьеў заявіў, што ў сувязі з «інтэграцыйнымі працэсамі» такая верагоднасць не выключана: «Калі Украіна ўвойдзе ў Шэнгенскую зону з большасцю краін ЕС, а ў нас па-ранейшаму будзе адсутнічаць бязвізавы рэжым з ЕС, то еўрапейцы вымусяць Украіну ўвесці візавы рэжым», — адзначыў чыноўнік.

ПЯЦІРАЗОВАЕ ХАРЧАВАННЕ ДАПАМОЖА СКІНУЦЬ ВАГУ

Супрацоўнікі Універсітэта Усходняй Фінляндыі выявілі карысць для здароўя пяціразовага харчавання. Навукоўцы сцвярджаюць, што спалучэнне сняданку, абеду і вачеры з двума «перакусамі» на працягу дня дапамагаюць скінуць вагу. А вось пропуск аднаго з прыёмаў ежы, у прыватнасці, ранішняга, можа прывесці да адваротнага эфекту. Даследчыкі назіралі за станам 4 тысяч дзяцей з моманту іх нараджэння і да дасягнення 16-гадовага ўзросту. І высветлілі, што тыя з іх, хто прытрымліваўся пяціразовага штодзённага харчавання, мелі паніжаны індэкс масы цела. І нават на-яўнасць атлусцення ў бацькоў падвыпрабавальных не ўплывала на вынік. А вось пропуск аднаго са штодзённых прыёмаў ежы прыводзіў да набору вагі. Навукоўцы ўпэўнены, што харчовыя звычкі з'яўляюцца важным фактарам рызыкі развіцця атлусцення, і іх уплыў на вагу шмат у чым пераўзыходзіць іншыя фактары.



ПАДРАБЯЗНАСЦІ

РАСІЯ — ЛІДАР ПА МАЁМАСНАЙ НЯРОЎНАСЦІ

Расія знаходзіцца на адным з першых месцаў у свеце па няроўнасці размеркавання маёмасці і даходаў — на сённяшні дзень 110 мільярдэрам належыць 35% усіх нацыянальных багаццяў. У гэтым рэйтынгу Расія саступае толькі некалькім невялікім дзяржавам Карыбскага басейна, сведчаць звесткі, апублікаваныя ў аглядзе швейцарскага банка Credit Suisse. У Расіі ў 2013 годзе налічваецца 110 дзяржаўных мільярдэраў, самымі багатымі з якіх прызнаны Алішэр Усманав з багаццем у 17,6 мільярдаў долараў, Міхаіл Фрыдман (16,5 мільярда), Леанід Міхельсон (15,4 мільярда), Віктар Вексельберг (15,1 мільярда) і Вагіт Алекперав (14,8 мільярда).



КОРАТКА

Мінімальная заробатная плата за верасень бягучага года індэксуецца на 6,8 працэнта.

Сімвалам дзіцячага «Еўрабачання-2013» стаў Puzzle Map — чалавечак, сабраны з кавалачкаў мозаікі і расфарбаваны ў колеры ўкраінскага сцяга.

Сучасны ўзровень нараджальнасці ў Беларусі супараўнальны з паказчыкамі еўрапейскіх краін.

Рух усіх відаў транспарту і пешаходаў праз пункт пропуску «Прывалка» на беларуска-літоўскай мяжы адновіцца з 8 гадзін раніцы 15 кастрычніка.

У сярэднім беларусы адпачываюць за мяжой каля 5,5 дня, іншаземец знаходзіцца на тэрыторыі нашай краіны 4,5 дня.

З аптымізмам глядзяцца на будучыню Еўрасаюза і перспектывы яго развіцця 64% апытаных жыхароў Літвы. Аптымістичнейшым у поглядах на перспектывы ЕС аказаліся толькі жыхары Даніі і Эстоніі. Найбольшы пэсімізм у дачыненні да будучыні ЕС адчувалі жыхары Партугаліі, Кіпра і Грэцыі.

■ Учора

ШАНЦ НА ВЫЙГРЫШ ЁСЦЬ!

Раяц справа, вучаць злева... Я і сам не прападзю: Як кахаць — дык каралеву, Як выпісваць, то «Звязду»!

Шчыры дзякуй усім, хто прытрымліваецца гэтага прынцыпу, хто ў чарговыя дні першы раз падпісаўся на найстарэйшую беларускамоўную газету, хто даслаў у рэдакцыю картку на розыгрыш прызоў!

Ён адбыўся ўчора ў сценах рэдакцыі. Адбыўся, як заўсёды, з удзелам супрацоўнікаў РУП «Белпошта» Юліі Субат, а таксама падпісчыц Ірыны Дуняк («стаж» сяброўства з газетай — «гадоў 20—25») і Святланы Чарняўскай, якая «Звязду», можна сказаць, атрымала ў спадчыну... Менавіта ім, гасцям (на здымку), была даверана адказная місія — з усіх дасланных карткаў выцягнуць шчаслівыя.

Дзіўна, але факт: усе яны, як сведчаць вынікі, запуюнены жаночымі рукамі. Мужчын сярод шчасліўчыкаў... няма. Але ж — будзем спадзявацца — няма



толькі на гэты раз. Значыць, ім удача можа ўсміхнуцца ў наступным розыгрышы! Ужо ў новым 2014 годзе... Калі яны, вядома, не забудуць крылатае «Раяц справа, вучаць злева...», калі аформіць падпіску і не палічваюцца даслаць свае карткі.

А эршты, латарыя — яна і ёсць латарыя. І не выйграе ў ёй той, хто не гуляе. У астатніх шанц заўсёды ёсць!

АФІЦЫЙНА

Учора, 10 кастрычніка 2013 года, адбыўся розыгрыш прызавога фонду рэкламнай гульні «Падпішыся на «Звязду», арганізатарам якой з'яўляецца рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда»» (УНП 100155376), размяшчэнная па адрасе: г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10 А.

СТАР 2